





Няхай жыве адзіны беларускі народ. З'еднаны ў Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспубліцы!

Плакат, выпушчаны Дзяржаўным выдавецтвам пры СНК БССР. (Репродукцыя фотакронкі ВЕЛТА).

НАНДЫДАТЫ ВІЗВАЛЕНАГА НАРОДА

Нікалай Астасевіч

У канцы кастрычніка мінулага года Нікалай Леонцэвіч Астасевіч прыехаў у Маскву, каб разам з дэлегацыяй перадаць ураду СССР і таварышу Сталіну волю народаў Заходняй Беларусі аб далучэнні іх да Вялікага Савецкага Саюза.

Судзіць і паглядзіць на прававапылю. Яны прыдумалі нейкае пісьмо, пісьмі зноўнае пры вобшы ў ЦК КП(б)Б, у якім значылася зашыфраваная яўка на кватэры Астасевіча. Нікалай дзятарычна патрабуе паказаць яму арыгінал пісьма.

Пасля выхаду з турмы Нікалай вярнуўся ў Бельск. На трэці-ж дзень ён усталяваў сувязь з партыяй. Партыя за гэты час была разгромлена. Нікалай актыўна барацца за аднаўленне арганізацыі, стварэнне ячайкі, арганізацыі гарадскіх камітэтаў партыі, становіцца на чале яго.

Гэта былі самыя радасныя дні ў жыцці Нікалая Астасевіча. Тут, у чырвонай сталіцы, ён упершыню ўбачыў чалавека, пад сымгам якога ён доўгія гады жыў, прапанаў і змагаўся. Упершыню ён убачыў новае сацыялістычнае горад-вядзю сталецкім вядзю СССР, пра які ён так многа думаў, які патрабаў яго на рэвалюцыйную барацьбу, мапаваў волю ў часы пакут у беланіскіх турмах.

Партыйная работа ў горадзе была наладжана, але ў кіраўніцтва праправацы праказатар Грыгарук. Чатыры месяцы ён збірае весткі і выдае палічны ўсё арганізацыі.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер. Ён акрыта гаворыць судзім сваю класавую праўду.

Увечары Нікалай Леонцэвіч пазнаў да бора дэдак гаспаіны «Москвы». Бюро было ўжо закрыта. Хвалючыся, ён запятаўся ў жанчыну, што стала побач, пра завод «Брасней богатыр»; на гэтым заводзе працуе яго сястра. Хатняя адраса ён не ведае.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай Леонцэвіч доўга не мог заснуць у гэтую ноч. Ён думаў аб тым, каі ў апошні раз бачыў сястры, аб усім пройзённым жыццём шляхам.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Проз два годы сямія вярнулася на радзіму ў г. Бельск. Зноў пачаўся шэры, аднастайны дні ў жыцці шэйша-саматушніка, які з бялою палалам перабіваўся з хлеба на квас.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Вандруючы так у пошуках работы, ён сутрапаецца з рабочымі-рэвалюцыянерамі, якія адраваць Нікалаю волю на акружаючае жыццё. Нікалай з захапленнем слухае іхнія апавяданні аб Савецкім Саюзе, аб Леніне і Сталіне. З кожным днём у яго сэрцы расце жаданне змагацца з панамі, якія звышлілі народы Заходняй Беларусі.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай быў смелы і разам з тым асправаць малады рэвалюцыянер. Не адну тысячу брашу і лістовак распушчэў ён сярод працоўных горада, і шпікі з канфілінтамі шалелі ад злосці, што не маглі выкрыць яго, хоць і заглядваліся аб яго партыйнай рабоце.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

Нікалай Астасевіч разам з сотнямі сваіх таварышаў зноў трапіў у турму. Зноў тая-ж турма, тая-ж судзі, але да гэты раз у лапках яго выступае праказатар Грыгарук. Нікалай трмае сябе перад паносім судом, як сапраўны рэвалюцыянер.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ  
ВЫХАВАННЕ І РОСТ  
МАЛАДЫХ КОМУНІСТАў

Выхаўская райпартарганізацыя ў значнай частцы складаецца з маладых камуністаў. Многа ў нас кандыдатаў партыі. У некаторых з іх кандыдаты стаж даўно прагэрымаван. Ёсць нават кандыдаты партыі з дзесяцігадовым стажам (Абрамовіч, Баранкевіч).

Асабістым прыкладам у рабоце і вучобе тав. Паўлаў заваяваў заслужаны аўтарытэт сярод усяго калектыва МТС і калгаснікаў. Партыйная арганізацыя вылучыла тав. Паўлава механікам МТС. З гэтай работай ён выдатна спраўляецца. Авангардная роля яго на вытворчасці сапраўды адчуваецца. Калі раней ён не ўдзельнічаў у грамадскім жыцці, то зараз з'яўляецца адным з першых актывістаў МТС.

Нястомна працаваць над усваеннем асноў марксізма-ленінізма. Партыйная арганізацыя павіна ведаць і правярць, як камуністы працуюць сабой, як яны усваіваюць асновы марксізма-ленінізма. Гэта ўлічыла партыя арганізацыя Гомельскага абласнога лідэрага трэста.

Гэтыя акалічаны вызначылі задачы раённага камітэта і партыйных партарганізацыяў па выхаванні і палітычнаму росту маладых камуністаў. Да мінулага года работа з кандыдатамі партыі зусім не праводзілася. Ші партыйных партарганізацыяў, ші райком партыі не турбаваліся, чаму кандыдаты з партарганізацыяў не ўстапуаць у члены партыі. Толькі з другой палавіны 1939 года справа каронным чынам змянілася.

Аналагічны прыклад можна прывесці з т. Макарам Бабовым. З часу ўступлення ў партыю тав. Бабову сам сабе не пазнае. Партыйныя партарганізацыі і партыйныя сходы сталі для яго, як і для іншых камуністаў, вялікай школай палітычнага выхавання. Зусім пашыраў ён стаў палыходзіць да пытаньня калгаснага жыцця. Пайвіся новым патрабаваанні да самаго сабе і іншых.

Што мы зрабілі ў справе рэалізацыі становішч КП ВКП(б) аб партыйнай прагэ? Паша партыйная арганізацыя ставіла сваёй мэтай сістэматычна дэстаць таварышам, якія самастойна вучаць «Карты курсу гісторыі ВКП(б) У 1939—40 годзе мы арганізавалі лекцый, правалі 10 камулетанцый, тэарэтычныя каворцыяны і 2 таварышчэскія каворцыяны. Таварышчэскія, вучаць гісторыю партыі, атрымліваюць у дапаможную рэкамэндацыйную літаратуру на рэалізацыю партыйніка. Часта прадляць камулетанцый і адказваюць незарэаўмелья пытанні.

Партыйная арганізацыя дапамагла тав. Бабову вырасіць з рэпаго калгасніка ў старшыню калгаса. Яго выхаванні на партыйных і калгасных сходах, гутаркі з калгаснікамі прасякнуты зараз вучэным найбольшай адказнасці за даручаную яму справу. Калгас «2-я палігодка», Гарадзеньскага сельсавета, дзе старшыней працуе Макарам Бабов, з'яўляецца пералавым у раёне па выкананні сваіх абавязкаў перад дзяржавай. Калгас дзякуючы добрай кіраўніцтву, дасягнуў падрыхтоўкі паказальнікаў па ўраджайнасці, у асабістасці гэтай арпелі разгарнулі сацыялістычнае спаборніцтва за высокую ўраджайнасць калгасных палёў.

Партыйная арганізацыя дапамагла тав. Бабову вырасіць з рэпаго калгасніка ў старшыню калгаса. Яго выхаванні на партыйных і калгасных сходах, гутаркі з калгаснікамі прасякнуты зараз вучэным найбольшай адказнасці за даручаную яму справу. Калгас «2-я палігодка», Гарадзеньскага сельсавета, дзе старшыней працуе Макарам Бабов, з'яўляецца пералавым у раёне па выкананні сваіх абавязкаў перад дзяржавай.

Камуністы — кандыдаты партыі тав. т. Сулімка, кандыдаты партыі тав. т. Олхін, член партыі т. Архіпаў, самолец інжынер т. Чаповіч, стаханавец член партыі т. Альмаў і іншыя чытаць апрача Кароткага курса класікаў марксізма-ленінізма.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва, праводзяць вялікую палітычную работу сярод беспартыйных мас, вядуць іх за сабой. Прыклады некалькі прыкажам.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Становым момантам у нашай прагэ з'яўляецца тое, што таварышчэскія старшыні добра асвоілі прайзвядзенне таварышчэскіх дэталіных камплектаў таварышчэскага.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Становым момантам у нашай прагэ з'яўляецца тое, што таварышчэскія старшыні добра асвоілі прайзвядзенне таварышчэскіх дэталіных камплектаў таварышчэскага.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Становым момантам у нашай прагэ з'яўляецца тое, што таварышчэскія старшыні добра асвоілі прайзвядзенне таварышчэскіх дэталіных камплектаў таварышчэскага.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Малады камуністы сталі больш працаваць над сабой, павышаць свой палітычны ўзровень, актывіза ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Усё гэта спрыяла значнаму ажыўленню партыйнай работы. У рэзультате мы маем раз фактаў, калі малады камуністы, атрымліваюць больш пашыненую загартоўку, паказваюць добрыя ўзоры работы на вытворчасці, сталі арганізатарамі сацыялістычнага спаборніцтва.

Становым момантам у нашай прагэ з'яўляецца тое, што таварышчэскія старшыні добра асвоілі прайзвядзенне таварышчэскіх дэталіных камплектаў таварышчэскага.

Брэсцкая абласць перад сябой

Вызваленая герайчнай Чырвонай Арміяй працоўнае сялянства заходніх абласцей БССР радасна і бадзёра рыхтуецца да першай большавіцкай вясны. Працоўныя атрымалі ўсе магчымыя для эканамічнага і культурнага росквіту, для пабудовы пачаслівага сацыялістычнага жыцця.

Гэты фактар мае выключна вялікае значэнне ў барацьбе за павышэнне ўраджайнасці, у справе арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці.

Паступленне заў узрастае з кожным днём. У Пружанскім раёне палана 2.000 заў, у Шэрыўскім — 6 Ружанскім — 400.

У Брэсцкай абласці налічваецца 127.807 сылянскіх гаспадарак, якія зараз уладаюць 541.474 гектарамі ворнаўня зямлі. Большую частку яе сільны атрымалі з былых панскіх угоддзяў пасля прыходу Чырвонай Арміі. Зямля дзяржаўна ў карыстанне яе сапраўдных гаспадароў, якія марылі аб ёй вйкамі.

Валіку ўвагу ўхваліям рамонт сельгасінвентара. У абласці ёсць каля тысяч кузнаў. Для рамонту плугоў, барон і іншага інвентара Абласпярсаюзам размеркавана між раёнамі 80 тон жалеза.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

У вёсцы Любшыцы, Косаўскага сельскагаспадарчага абласці паставілі сельскагаспадарчыя аграадукацыйныя курсы, якія пачаўся ў верасні і ўваляўся ў абласці ў верасні ўсё ёсць 16 калгасна.

Абмяроўваюць зварот ЦК КП(б)Б

ГРОДНА, 20 сакавіка. (Нар. «Звязды»). З велзарным узымам праходзіць у горадзе абмяроўванне зварота ЦК КП(б)Б да выбарчыкаў заходніх абласцей БССР. На мітынгах і сходах выбарчыкі аднадушна запэўняюць ЦК КП(б)Б, што ў іх зусім няма нічога, што ў іх няма нічога, што ў іх няма нічога.

«Усё, што сказана ў звароце ЦК КП(б)Б, — з'явіў ён, — гэта шыракая праўда. Усе мы памятаем пажакі і бласпартыяныя жыццё партыйных у часе панавання польскіх панцоў. Гэта было не так даўно. А цяпер настала шчаслівае, радаснае жыццё. За гэта мы горада дзякуем дзябелскай Чырвонай Арміі, партыі большавіцкай і савецкаму ўраду...»

# ВЫСТАЎКА ПРАДУКЦЫЎ ЛЕГКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

НА. (Нар. «Звязды»). У цэнтры ў чатырох прасторных павільёнах дзюнаўарховага будынка раз- сяжана багатая выстаўка прадукцыі за- П. Легпрама БССР. Тут прастаўле- ны трыкатанжых, швейных, тавары і шклянных прадпрыемстваў ай Беларусі.

Уваходзе на выстаўку наведваль- нае ў заграіраваны бархат, фармлены зал. Дырэктар выстаўкі лавіць знаёміць з агульным даны- у лёгкай прамысловасці рэспублікі, асобішчам стаханавскага духу, па- ем зарплаты рабочых.

Наведвальнік ідзе ў вялікі зал і- швейна-трыкатанжых выра- т прадукцыі трыкатанжых фабрык: ай — «8 савіка», мінескай — ны тэкстыльшчык»; швейных : шпёскай — «Спінг індустрыялі- мінескі» — «Кастрычнік» і імені і. Прадукцыя самая разнастай- выкатанжых і шарцыяныя дзюметры, аяя жаночая і мужчынская бялізна, ія фасоны жаночых плашчэй, леп- старты шпукавых чулкаў, рукавіц, зі- імі дэмісезонныя паліто.

У зале размешчаны 4 стонды з розна- нымі гранямі і шпайфаным шклом, здымамі вырабаў.

Уважліва павіліць —скурбуктовых вы- н у ім прастаўлена багатая пра- скурвава «Вольнік» і фабры- і Кагановіча, галантарыйнай фаб- іні Буйбітшава, магілёўскага скур- імені Сталіна і інш. Якое багачце і колераў абытку, як многа раз- ных галантарыйных вырабаў!

Намэтапы адвезен спецыяльны па- дзі прамысловых вырабаў дзіячана- стосту. Выдатныя шпаліткі экспа- рыншыгаюць асабітую увагу. Тут іканыя шарцыяны каспючыкі, і, камплекты бялізны для нована- ных.

Уважліва карыстаецца вялікім пос- т 4 на 13 савіка і наведана 1,5 тыс. грамадзян. Прыходзіць і ў адзіночку: хатня гаспадыня, і прадпрыемстваў, школьнікі.

Уважліва наглядна паказвае дасягненні прамысловасці Савішай Беларусі. Вялікі выказваюць сваё захаплен- ніх вогулаў. Запісаў многа. Ш- іна рускай, беларускай, польскай і ской мовах. Усе яны выражаюць

радаць працоўных за поспехі прамыс- лавасці сваёй сацыялістычнай радзімы.

Вось што піша рабочы скурвава тав. Шэўчук:

«Я ў захапленні ад таго, што бачыў на выстаўцы. Выпрацоўка тавараў пра- цюўнымі сацыялістычнай краіны выдат- ная. Дарэмна нас пані з былога польскага ўрада палохалі, што ў СССР няма ні- чаго. Мы бачым, што гэта нагая пра- вакацыя».

Чулівы запіс пакінула жонка рабочага Нааза Сухамлянская:

«Ніколі не думала, што за час, які мы жылі ў былой паклятай ненавіскай Польшчы, Савішкая Беларусь даб'ецца та- кіх выдатных поспехаў».

Панская Польшча забрала ў мяне самае каштоўнае, што ёсць у мацяры, забіла майго 18-гадовага сына. Пагро- мчыні азмонавалі свой правак перад прыходам Чырволай Арміі забойствам не- віноўных людзей. Няхай будзь яны тройчы пакляты, гэтыя каты.

Зараз я шчасліва, што з'яўляюся грамадзянкай вялікага Савішскага Саюза, дзе квіне дружба ўсіх народаў».

«Я благаслаўляю дзень, калі Чыр- воная Армія прыйшла да нас і прынесла з сабою шчасце».

Нам гаварылі, што ў СССР няма адзён- ня. Зараз мы бачым, што ў нас ёсць больш, чым у былой ненавіскай панскай Польшчы».

Сірот многіх аўтараў, пакінуўшых свае поўныя захапленні вогулаў, ёсць дзеці, настаўнікі, рабочыя, сяляне.

Група дзяцей 9-гадовага ўзросту піша на польскай мове:

«Як тут усё добра! Не хочацца ўха- зіцца. Асабліва нам спадабаўся дзіцячы плацік. Відань, як многа клопачіца таварыш Сталін ад дзяцей. Няхай жыве таварыш Сталін!».

Дзесяцігодняя вучаніца 2-га класа Гур'яна пісала свае ўражанні на яўрэйскай мове:

«Любімы Сталін — вельмі лобры. Ён клопачіца аб дзяцей і многа добрых рэ- чаў для іх робіць. Я хацела-б бачыць таварыша Сталіна...».

У гэтых шпаліткіх кароткіх запісах выражаюць свае сапраўдныя настроі, сваю радаць новыя грамадзяне нашай радзімы.

Р. ДОДЗІН.



Сход сялян Беларускай абласці па пытанню падрыхтоўкі і правядзення веснавой службы. Фото А. Савіра. (Фотахроніка БЕЛТА).

## ПРЫКЛАДНЫЯ ДАГЛЯДЧЫЦЫ

Даглядчыцамі пяці Алену Сітнік і Ану Ныт вылучылі не так даўно — у пачатку 1939 г. У калгасе ў той час было 47 гектараў. Памышканне для іх было дроннае, рэгулярнае кармленне не было арганізавана. Дагляду за маладняком амаль ніякага не было.

Маладыя даглядчыцы энергічна ўзяліся за работу. На пасяджанні праўлення кал- гаса яны ставілі пытанне аб абсталяванні палітнікі. Праз некалькі дзён у палітніку працавала брыгада теляроў. Да зямлі памышканне было добра ацэла- жана і ачеплена.

Даглядчыцы на работу выходзілі рана. Нярэдка яны нават ноччу бывалі на фер- ме. Штодзённа самі падрыхтоўвалі корм і дэвалі яго ва ўстаноўлены час. Ім да- памагалі загаліць малачна-таварышні фер- мы тав. Дабрыні. Ферма за апошні год не мела адыходу маладняка. Значна па- скіячылася сярэднесутачная прыбыўка ма- ладняка ў вазе.

Калі ў пачатку 1939 г. сярэднесутач- ная прыбыўка ў вазе дасягала 300—400 грамаў, то ў пачатку гэтага года яна складала 600—650 грамаў.

Праўленне калгаса ацаніла работу ма- ладых даглядчыц. Алена Ныт была прэмі- рывана пятай, а Алена Сітнік выдана грамадова прамяі. Прадзюму раённага вы- канавчага камітэта завербавалі іх вы- датнамі на Усесаююзную сельскагаспадарчую выстаўку 1940 года.

В. МАРГА.

Калгас «Папюшка», Пузавіцкага раёна.

## ДАПАМОЖАМ КАЛГАСАМ У БАРАЦЬБЕ ЗА ВЫСОКІ ўРАДЖАЙ

У адказ на зварот калектыва навуко- вых работнікаў Тыміразеўскай сельскагас- падарчай акадэміі навуковыя работнікі Беларускага сельскагаспадарчага інстыту- та ўзялі на себе наступны абавязаль- ствы па аказанню дапамогі калгасам у барацьбе за высокі ўраджай.

У 5 калгасе Горцакага раёна правесці комплекс аграрна-тэхнічных мерапрыемстваў, якія забяспечыць атрыманне ўраджая зерных культур не менш 100 цудоў з гектара, валакна — 4,5 цнт. з гектара, бульбы — 1.000 цудоў з гектара.

Скласці аграрна-тэхнічны ўраджайны план, ацаніць, ацаніць і з'явіць 23 калгасу раёна.

Скласці ў інстытуце курсы па аграр- на-тэхніцы і зоатэхніцы для старшын калгасу Горцакага раёна.

Прачытаць 58 лекцыяў па аграрна-тэхніцы, зоатэхніцы і іншых дысцыплінах. У ча- тырох калгасе арганізаваць агра-і- зоатэхнічныя курсы.

Пры кафедры механізацыі арганізаваць курсы для падрыхтоўкі жанчын-трактар- рыстаў на 15 чалавек.

Правесці ў двух калгасе ўнутрысарт- тавое скрыжаванне зерных, апрацаваць пасеваў і сартую прапаўку.

Напісаць і надрукаваць 40 артыкулаў і 3 брашуры па пытаннях аграрна-тэхні- ка, зоатэхнікі.

Арганізаваць кансультацыю ў інстыту- тах аграрна-тэхніцы і калгаснікаў па пы- таннях аграрна-тэхнікі, зоатэхнікі і арганіза- цыі вытворчасці.

Забяспечыць 2—3 калгасе і адну хат- ну-лабараторыю насеннем палешанага кафедрнай расліннаводства сорта проса і дабіна яго ўраджая ў гэтых калгасе не менш 30 цнт. з гектара.

Правесці пасевы новай кармавой раслі- ны найз не менш як у трох калгасе.

Прафесар П. КУРЧАТАУ, дырэктар Беларускага сельскагаспа- дарчага інстытута, прафесар ГРЗЕННІНАУ.

## Закончылі падрыхтоўчыя работы

У 1939 годзе ў калгасе «Перамога» ўся работа праходзіла пад сцягам сацыя- лістычнага саборніцтва за права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай вы- стаўцы. Дружная і арганізаваная работа калгаснікаў дала бліскучыя вынікі. З усёй плошчы пасеваў зерных знялі ў сярэд- нім па 11,7 цнтраў з гектара. За гэ- ты пераходны калгас завербаван кан- дыдатамі на выстаўку 1940 года.

У гэтым годзе мы паставілі сабе за- дачу дабіна больш высокіх ураджаў. Даўно закончылі падрыхтоўчыя работы. Уся па- сёўная плошча аравых замывана па 15 асобнымі звынямі. На поле вывезена 1.500 тон гною, завезена 8 тон мінеральных

угнаенняў, сабраны 5 тон мясцовых угна- енняў і 2 тоны курмына памёту.

Вялікую увагу мы ўзялі на падрых- тоўцы насення. Усе насенныя фонды старэнна ачышчаны, захоўваюцца ў чы- стым, сухім памяшканні. Узоры насення зараз адправілі на паўторную праверку ў раённую кантрольна-насенную лабарат- орыю.

Коні, зброю, інвентар знаходзіцца ў бяспой гатунасці. Калгасныя звыні гато- вы дружнай сям'ёй выйшлі на барацьбу за заваяванне стопудовага ўраджая.

П. ТАРАСЮК, старшыня калгаса «Перамога», Ту- раўскага раёна, ўзнагароджаны Малай залатою медаллю.

## Падцягнуць адстаючыя калгасы

ГОРБІ. У раёне ёсць многа калгасу, якія ўзроста падрыхтоўваліся да веснавой службы. Возьмем на прыклад калгас «Іллях сацыялізма». Рукакоўскага сельсавета. Тут насенне два разы ачышчана і праверана на ўсхожасць. Сельскагаспадарчы інвентар адрамантаван і пагаспадарку пастаўлен па навец.

Непрыглядны малак наглядзецца ў калгасе «Чырвоны Клін» (Маславоцкі сельсавет). Кіраўнікі гэтай арцелі працу- яліся ўсё зіму амаль без работ. А плу-

туняенняў, сабраны 5 тон мясцовых угна- енняў і 2 тоны курмына памёту.

Вялікую увагу мы ўзялі на падрых- тоўцы насення. Усе насенныя фонды старэнна ачышчаны, захоўваюцца ў чы- стым, сухім памяшканні. Узоры насення зараз адправілі на паўторную праверку ў раённую кантрольна-насенную лабарат- орыю.

Коні, зброю, інвентар знаходзіцца ў бяспой гатунасці. Калгасныя звыні гато- вы дружнай сям'ёй выйшлі на барацьбу за заваяванне стопудовага ўраджая.

П. ТАРАСЮК, старшыня калгаса «Перамога», Ту- раўскага раёна, ўзнагароджаны Малай залатою медаллю.

## ЗАКОНЧЫЦЬ БУДАЎНІЦТВА УЦІЛЬЦЭХА

У м. Гомелі пры друкарні імені І. Пачаі будавалі ўцільцоў на вы- кукуатурнага картана. Завезлі неаб- абсталяванне, але яго да гэтага іча поўнасна не ўстаноўлена. За- коўно зымі закінулі.

Дзюску пэха ў эксплуатацыю неха- з 3 работных туб і 300 метраў ўза- дайна мелага кабеля. Беллаграфі- аныя дырэктар тав. Шіхасік) усё іткі ў Наркамат мясцовай прамы-

ловасці. У той-жа час гэтыя рабыстыя тубы можна знайсці ў даставочнай ко- ласцы на шпалернай фабрыцы імені Вароў- скага, акая, да-рочы, падпаракоўваецца Падліграфізацыі.

На будаўніцтва пэха ўжо затрачана каля 100 тысяч рублёў. Нельга дапус- ціць, каб гэтыя срэды былі замарожаны а- за якой-небудзь дробязі. Наркамат мяс- цовай прамысловасці павінен закінвацца гэтым пытаннем.

А. ДОДЗІН.

## 6 МІЛЬЁНАЎ РУБЛЁЎ НА ТЭЛЕФАНІЗАЦЫЮ І РАДЫЁФІКАЦЫЮ БССР

Ільённаў рублёў апушчана ў гэ- дзе на тэлефонізацыю і радыёфіка- цыю ў БССР. Асабіва ўвага ўдзяляецца ажно тэлеграфнай і тэлефоннай і стацыя рэспублікі — Мінска з а- абласцямі. У Пінску, Баранавічах і абласных цэнтрах усталяваецца казённая тэлеграфная апаратура. Плана да будаўніцтва прамоў тэле- фані лініі Вілейка—Мінск, акая ўста- ў эксплуатацыю ў красавіку.

І будаванні новых тэлефонных і магустасно да 100 нумараў ко- ж- раённых цэнтрах — Пухавіч, Дамачова, Воранава, Жабчыцы і

інш. Вілейская станцыя расшыраецца са 100 нумараў да 400. Тэлефонізацыя БССР павінна быць у дасягненні насенных пунктаў захотні абласцей. Будзе пабуды- вана каля тысячы кілометраў новых тэле- графа-тэлефонных ліній.

Шырока развіццё атрымае радыё, якое прапануе ў самяя адданыя куткі захот- ніх абласцей рэспублікі. Найбольш буйныя раёныя цэнтры — Маладзечна, Лунінец, Ломжа, Ашмяны, Глыбокае, Кобрын, Пру- жаны і інш. — атрымаюць 30 радыёву- злоў магустасно ад 500 да 1.300 ват. Да- гэтудзь тут радыёвузлоў не было. У ка- ж- тавар працоўных, у грамадскіх месцах усталяваецца 20 тыс. радыётэлек.

# СНОВАПАЛОЖНІК БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

(Да 100-годдзя з дня нараджэння Ф. К. Багушэвіча)

Ся іспіўнае сто год з дня нарад- ды выдатнага беларускага паэта- аныя, асновапаложніка беларус- таратуры Францішка Кааімірэвіча

на адлюстроўваючы жудасную праўду тагочаснага жыцця.

У палым радзе сваіх твораў Багушэвіч рымеу праўдзіваю і тыповую карціну жыцця бясраднага беларускага селяніна.

Чым то дзесяцца на свеце, што няроўна дзеіць бог? Азіяні хоць і сапеце У зодане з плеч да ног: А трупом, каб прыкрыцца, Хоць анучай—велькі труп: Увесь, як рашата савішца Адыны латы, азіяні брэг.

І далей паэт дарывоўвае гэтую каг- трасную карціну тагочаснага ляду: эканалагатар «мае хатаў многа», а селянін жыве ў такой хале, акая палобна на хале; эканалагатар оць, едучы ў мяг- кім, іцёмным вагоне, а працоўны чалавек у мяшліну, па марозе «паўзе з клужкам па дарозе, у снігу ўвесь па брух»; эканалагатар «хлеба і не знае—толькі мяса і ды пірог», а працоўны чалавек «хлеб жуе з мякінай, хлеба квас ды хлебцаў, разам жыве і есць з свінкай, з каньём разам п'е валу»; эканалагатар «дзясцікі служкі зарабляюць сотні сот- рукі яго як палудні, які кісель дрыжыць жывоў», а працоўны чалавек «сам аж на дзесяткаў працуючы, але свой пот, а вы- сад-жа, як аплатак, цянусянскі, як той кнот».

Багушэвіч не толькі рымеу праўдзіваю карціну жыцця прычэнанага царызмаў народа, але ў некаторых са сваіх твораў гнётца, з затоннай у сэрцы горачку і алошчо абурэцца супроць царскага ла- ду і рэзка крытыкуе, сатырычна высеі- вае царскі суд, дзікую паліцэйшчыну, знішчальны сарказмам бічуе памешчы- каў. Так, шпяхам смельчак і дасціпных сарказматычных выразаў, Багушэвіч высеі- вае панюў:

А што паны адуць ласа І што смачна могуць піць; Ото сольны сваё мясца, Бо ўжо сталі жыць гніць.

Асабіва рэзка высеіны пані, царскі чыноўнікі, бюракратычны суд сама дзяржаў і дзікая русіфікатарская палі- тыка царызма ў такіх творах Багушэвіча ака «Бум у чысцы», «У астрозе», «Як

праўду шукаюць», «Скажынная апека», «Хрэсьбіны Мапока» і іншых.

Для таго, каб выкрыць ніччэнасць прыгнатыльнай народа, паказаць іх нягоднасць. Багушэвіч часта ў сваіх саты- рычных зарысоўках карыстаецца нарчаты трыбунамі, сарказматычнымі выразамі. Так, напрыклад, вуснамі селяніна паэт гаворыць па адрасу ўрадыка: «Прыблуда! Скажыся, адкуль ты прыйшоў, у нас ужо дзесяткі такіх прыблудаў: «ён, гад, каб пісаць, а рабійч — ніц не рабе, а пам ён дык так, як той кашаль ў хвороб»; «а шалым жа-нохам пачуе сабака і ўсе- ды для шалымі чэнь бядзе аяка» і г. д.

Сатырычная абрыска Багушэвічам ронічых прыгнатыльнаў на сваёй палі- тычнай завостранасці, народнай прастаце і эмацыянальнасці блізка стаіць да саты- рычнага паказу памешчыкаў і царскі чыноўнікаў Салтыкова-Шчыдрым і Не- красавым.

Юмарыстычная несія Багушэвіча «Чаго блыжні, мужычок?», пабудавана ў фаль- клорным плане пытанню і адказаў, у ма- стачнік адносінах настолькі афектыўна, што гучыць як сатырычны памфлет су- проць царызма:

Чаго блыжні, мужычок? — Пагане мароз. Чаго лыжні, мужычок? — Бо ўрадыка вез. Чаго ты п'еш, мужычок? — Бо і хлеба не ёў. За што ты б'еш, мужычок? — Бо і сам тое меў. На што ты краў, мужычок? — Бо свайго не знаў. Чапу ты лаў, мужычок? — Бо хтось праўду ўкраў.

І на пытанне: «Чаго ўмер, мужычок?» селянін адказвае: — «супікаў ад «зако- на», гэта значыць, усё сваё жыццё ён быў абсалютна бяспраўдны, з яго адзек- вавалася царскае начальства, і толькі смерць з'явілася для мужыка збавеннем.

Разам з патрабаваннем сацыяльнай сва- боды для прычэнанага селянства Багу- шэвіч патрабаваў і нацыянальнай неза- лежнасці і самастойнасці. У вершы «Праў- ды» паэт з болям у душы гаворыць аб «злой доле», «сёну і муках», якімі пера-

боўлена было жыццё народа пры царыз- ме, зьяўляе лапцугамі нацыянальнага і сацыяльнага гнёту. Рысуючы жудасную карціну нацыянальнага гнёту, Багушэвіч паказвае, што «крыж уеўся ў плечы, лапцугі ў рукі».

Багушэвіч быў вялікім патрыятам сваёй радзімы, выступіўшым супроць здрадніч- та, капіталістычнай прагнасці да чужых краіні і супроць эксплуатацыі чалавека чалавекам. У вершы «Ахвяра» паэт па- трабаваў ад чалавека, «каб за ірай быў уморці гатоў, каб не прагнуў айчыны чумчкі, каб не здраўіваў за грошы свой лод і нішто не меў чумы труп».

Такім чынам, хоць у пазні Багушэвіча адкрыта не выказваюцца патрабаванні знічэння царызма, але, дзякуючы таму, што ў ёй праўдзіва ў плане крытычнага рэалізма паказана рэчаіснасць, дадзена крытыка панюў-эксплуататараў, высеіны ўсі бюракратычны сістэма царскага суда, выказаны патрабаванні сацыяльнай сва- боды і нацыянальнай незалежнасці, — яго творчасць іграе аб'ектыўна рэвалюцый- ную ролю. Ён быў перлым глыбока на- родным беларускім паэтам.

Але гэтым не вычэрпваецца значэнне Багушэвіча ў беларускай літаратуры. Яго значэнне заключаецца яшчэ і ў тым, што ён, як паэт-рэаліст, палнаў беларускую лі- таратуру другою палавіны XIX стагоддзя на новую ступень у адносінах палітыч- най сарэснасці, грамадзянскай пайданасці ў адносінах сацыяльных з'яў, ў ад- носінах сатырычнай завостранасці ў аб- рывах панюў і царскай адміністрацыі, у адносінах мастацкай дасканаласці ў апра- цюўны народнай лексікі і фразеалогіі, у адносінах больш арганічнай сувязі з фаль- клорам і пералавой рускай літаратурай.

Багушэвіч у сваёй літаратурнай мове арыентаваўся на жывую народную мову беларускага селянства. Пры паказе рэчаі- снасці ён заўсёды карыстаўся савікай народнай лексікай і фразеалогіяй, смела ўвоўваў у палітычную мову народныя па- рыванні, метафары, эпітэты і сінтаксіч- ныя звароты, і гэтым самым узбагачыў беларускую літаратурную мову, з'явіўшы- ся, па сутнасці, ёе асновапаложнікам.

Багушэвіч любіў вусную народную

## БЕСПЕРАБОЙНА ГАНДЛЯВАЦЬ ХЛЕБАМ

У апошні дні ў асобных хлебных мага- зінах Мінска нагледзіцца перабоі ў гандлі хлебам. Між тым, для сібжэння насель- ніцтва сталіцы ніколі не вынажалася столькі хлеба, колькі ў гэтыя дні.

Чаму ж ствараюцца чаргі за хлебам? Прычыны крыюцца перш за ўсё ў тым, што хлебавыпускаючыя арганізацыі працу- юць дронна, а хлебная кантора Мінхарт- гандля не наладзіла як след тэхніку продажу.

Спынімся на рабоце хлебавыпускаючых арганізацый. 17 савіка гатовае пра- дукцыя была толькі на адным хлебзаво- дзе. У пякярных хлеба не было.

На пытанне, чаму хлеб адпускаецца толькі з завода, а не з пякярня, наме- нік дырэктара канторы збыць Мінскага хлебакамбіната тав. Зарх адказаў:

— Патрабную колькасць хлеба гандлю- ючым арганізацыям мы адпускаем, а ў які час—гэта не мае значэння.

А на пытанне, чаму транспарт пра- стайнае, дырэктар хлебакарнай канто- ры тав. Мерсін заявіў:

— Мы графік завозу хлеба ў магазіны не наарушам.

Адказ кіраўнікоў завода і хлебнай канторы чыста фармальны. Уся справа заключаецца іменна ў савчасовай вод- тусцы і завозе гандлюючым арганізацыям хлеба. 3 12 да 5 гадзін па графіку треба завезці хлеб у 22 магазіны. Можна па- чыць завоз з 12 гадзін, а можна і з 5. У тым-то і справа, што завоз пачынаецца са спізненнем—у апошнія гадзіны графі- ка. Вось чаму ў асобных магазінах няма хлеба, а дзе ёсць—там чарга.

Сам прызаве водтуску хлеба можна было паскорыць. Так, у магазіне № 131 адпускаюць хлеб шасці прымаваным адпускаючым—дзіцячым садаў, буфетаў, асабіва атрымліваць хлеб непародна з баз. У магазіне № 171 можна было-б арганізаваць чатырохразовае рабочае месца, а не нішто аб гэтым не падумаў. У магазіне № 15 ёсць свабоднае рабочае месца, ёсць вагі, але няма прадуцтваў. Падо- бнае становішча і ў многіх іншых магазі- нах.

Вывад ясны. Кіраўнікі хлебнай канто- ры Мінхартгандля зусім мала ўдзяля- юць увагі паскарэнню прызаве водтуску хлеба, правільнай расстаноўцы людзей, арганізацыі рабочага месца.

У апошні дні можна заўважыць, як скупічыкі хлеба, разгортваюць сваю «дзейнасць». Міліцыя не выдзе з імі ні- якой барацьбы. Загадчыкі-ж магазінаў робяць выгляд, што не заўважаюць іх.

Хлеб у нас ёсць у дастатковай коль- касці. Уся справа ва ўменні арганізаваць выпечку і продаж.

А. Г.

## ВЫТВОРЧЫЯ ПАДАРУНКІ У ЧЭСЦЬ СЕСІІ

БЛІМІВІЧЫ, 20 савіка. (БЕЛ

